

**МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

**УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«МАГІЛЁўСКІ ДЗЯРЖАўНЫ
ўНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А.А. КУЛЯШОВА»**

**МІЖДЗЯРЖАўНАЯ АДУКАЦЫЙНАЯ
ўСТАНОВА ВШШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ
ўНІВЕРСІТЭТ»**



**«ОПТЫКА НЕАДНАРОДНЫХ
СТРУКТУР 2019»
Міжнародная навуковая канферэнцыя**

28-29 мая 2019

Паважаныя калегі!

Запрашаем Вас прыняць удзел у рабоце Міжнароднай навуковай канферэнцыі «**ОПТЫКА НЕАДНАРОДНЫХ СТРУКТУР 2019**», якая адбудзецца **28-29 мая 2019 года** ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А.А. Куляшова.

Праблемнае поле канферэнцыі

1. Оптыка хваляводаў, тонкаплёнковых структур і паверхні.
2. Нелінейна аптычныя структуры і прылады на іх аснове.
3. Аптычныя метады даследвання асяроддзяў і матэрыялаў.
4. Актуальныя праблемы прыродазнаўчай адукацыі.

Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская і англійская.

У рамках канферэнцыі плануецца правядзенне пленарнага пасяджэння, работа секцый па напрамках. ***Рэгламент:*** пленарны даклад — да 20 хвілін, секцыйны даклад — да 10 хвілін.

Парадак прадстаўлення матэрыялаў

Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да **10 мая 2019 года** накіраваць у аргкамітэт: заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца); электронную версію матэрыялаў дакладу і адзін друкаваны экзэмпляр; экспертнае заключэнне аб магчымасці апублікавання матэрыялаў у адкрытым друку.

Выданне зборніка прац канферэнцыі плануецца пасля яе правядзення. Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права адбору матэрыялаў.

МДУ імя А.А. Куляшова пакідае за сабой права ажыццяўляць пераклад матэрыялаў у электронную форму с размяшчэннем іх у электронным архіве бібліятэкі ўніверсітэта і ў Расійскім індэксе навуковага цытавання на платформе elibrary.ru ў адкрытым доступе.

Праезд і іншыя выдаткі ўдзельнікаў канферэнцыі – за кошт камандзіруючых арганізацый.

Памер узносу на выданне зборніка матэрыялаў і парадак заключэння дагавора будуць указаны ў запрашэнні на канферэнцыю.

Запрашэнні і дагаворы будуць высланы ўдзельнікам да **20 мая 2019 года**.

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў

Аб'ём матэрыялаў — да 6 поўных старонак фармату А4, набраных у рэдактары Word (версія не ніжэй за 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) — па 25 мм. Першы радок — індэкс **УДК** (выраўноўванне па левым краі). Другі радок — ініцыялы і прозвішча (ы) аўтара (аў), горад, краіна (выраўноўванне па правым краі). Праз радок — назва матэрыялаў вялікімі літарамі (выраўноўванне па цэнтры). Праз радок друкуецца анатацыя на рускай (беларускай) мове. На наступным радку — ключавыя словы на рускай (беларускай) і англійскай мове. Яшчэ праз радок друкуецца тэкст матэрыялаў (абзацны водступ 1,25 см). Спасылкі на літаратурныя крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Пасля асноўнага тэксту падаецца спіс выкарыстанай літаратуры, які афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ДАСТ 7.1. Праз радок — анатацыя на англійскай мове.

Кожны ўдзельнік канферэнцыі прадстаўляе не больш за два матэрыялы (персанальна або ў суаўтарстве). Матэрыялы, якія не адпавядаюць названым вышэй патрабаванням, разглядацца не будуць.

ПРЫКЛАД АФАРМЛЕННЯ

УДК
С. І. Пятроў (Магілёў)
НАЗВА МАТЭРЫЯЛАЎ
Анатацыя
Ключавыя словы:
Keywords
Тэкст.....
[1;2].....[2, с.56].....
Літаратура
Resume

Адрас аргкамітэта і кантактныя тэлефоны:

212022, Беларусь, г.Магілёў, вул.
Касманаўтаў, 1, каб. 209а.
Факс: +375222283626.

Кафедра агульнай фізікі
E-mail: msu.etf@yandex.ru
Тэлефон: +375222283969

Каардынатар:
Івашкевіч Іна Віктараўна
тэлефон: +375336191112;
Сакратар:
Кукліцкая Наталля Мікалаеўна
+375296851458

ЗАЯЎКА

на ўдзел у Міжнароднай
навуковай канферэнцыі

«Опытка неаднародных структур 2019»

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(аў) _____
Месца працы _____
Пасада _____
Вучоная ступень, званне _____
Назва даклада _____
Назва напрамку праблемнага поля _____
Меркаваная форма дакладу (пленарны,
секцыйны, стэндавы) _____
Форма ўдзелу: *Завочна з публікацыяй* _____
Вочна з публікацыяй _____
Вочна без публікацыі _____
Адрас дакладчыка для перапіскі (+ індэкс) _____
Тэлефон (+ код) _____
Факс (+ код) _____
E-mail _____
Неабходнасць браніравання гасцініцы _____
Дата _____ Подпіс _____